

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA
BĚLORUSKO
VYPLŇTE TISKACÍMI PÍSMENY

1. Прозвішча/ Příjmení		4. Пол/Pohlaví		Фотаздымак/Foto																														
2. Імя/ Jméno		<input type="checkbox"/> мужчынскі/muž																																
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna		<input type="checkbox"/> жаночы/žena																																
5. Дата нараджэння/ Datum narození		6. Месца нараджэння/ Místo narození			Службовыя адзнакі/ Služební záznamy																													
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>									den	měsíc	rok				краіна/země горад/město вобласць (раён)/okres																			
den	měsíc	rok																																
7. Цяперашняе(я) грамадзянства(ы)/Státní příslušnost					Дата звароту:																													
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(я) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství																																		
8. Тып пашпарта/Druh pasu		9. Нумар пашпарта/Číslo pasu		ад <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае																														
<input type="checkbox"/> звычайны/cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/jiný doklad:		10. Кім выдадзены/Pas vydal																																
		11. Дата выдачы/Datum vydání		Тып візы: <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D																														
		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td> </tr> </table>									day	month	year																					
day	month	year																																
		12. Тэрмін дзеяння/Platnost do		Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм																														
		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td> </tr> </table>									day	month	year																					
day	month	year																																
13. Адрас сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu					Мэта візіту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> спорт/культура/ навука/адукацыя <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> вучоба <input type="checkbox"/> праца <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> сталае жыхарства																													
краіна/země вобласць(раён)/okres горад/město вуліца/ulice індэкс/PSČ нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu нумар тэлефона/telefonní číslo e-mail																																		
14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání					Віза: № Сапраўдная: з па тэрмін знаходжання																													
прадпрыемства/podnik пасада/vykonávaná funkce краіна/země вобласць (раён)/okres індэкс/PSČ горад/město вуліца/ulice нумар дома/číslo domu нумар тэлефона/telefonní číslo																																		
15. Тып візы/Druh víza		16. Колькасць уездаў/Počet vstupu			Спагнаны збор:																													
<input type="checkbox"/> транзітная/transitní <input type="checkbox"/> кароткачасовая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlouhodobé		<input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/multivstupní																																
17. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza																																		
з/od		па/do		на тэрмін знаходжання/ na dobu																														
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>								den	měsíc	rok				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>den</td><td>měsíc</td><td colspan="4">rok</td> </tr> </table>								den	měsíc	rok				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/dnů</td> </tr> </table>				сутак/dnů		
den	měsíc	rok																																
den	měsíc	rok																																
сутак/dnů																																		

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná / V případě žádosti o tranzitní vízum, ukažte na základě čeho jedete a do jaké zemi.

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa zvací organizace nebo osoby

індэкс/PSČ.....
вобласць (раён)/okres..... горад/město.....
вуліца/ulice..... нумар дома/číslo domu.....
нумар факса/ faxové číslo..... e-mail.....

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa pobytu v Bělorusku

індэкс/PSČ.....
вобласць (раён)/okres..... горад/city.....
вуліца/ulice..... нумар дома/ číslo domu.....
нумар кватэры/číslo bytu..... гасцініца/hotel.....

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobně)

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Zda jste byl(a) v Bělorusku poslední 3 roky

так/ano не/ne

калі так, вызначце, у якіх гадах /pokud ano, uveďte roky.....

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda jste měl(a) odpovědnost za porušení běloruských právních předpisů během pobytu na území Běloruska

так/ano не/ne

калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy..... і дзе/a kde.....

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku

наяўныя сродкі/hotovost банкаўскія чэкі/bankovní šeky крэдытныя карткі/kreditní karty
 зваротны білет/zpáteční jízdenka дарожныя чэкі/cestovní šeky пражыванне/ubytování

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza. Prohlašuji, že jsem si vědom, že při cestování musím mít cestovní pojištění, které odpovídá zákonům Běloruské republiky. Souhlasím se shromažďováním, uchováváním, zpracováním a převodem mých osobních údajů pro účely související s udělováním víz a prováděním mezinárodních smluv Běloruské republiky.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Podpis (podpis právního zástupce)

27. Дата падпісання/Datum

den	měsíc	rok			